

НЯХАЙ ЖЫВЕ ХХ ГАДАВІНА ВЯЛІКАЙ КАСТРЫЧНІЦКАЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭВОЛЮЦЫІ ў СССР!

Пролетары ўсіх краін, злучайцеся!

ЗА ЛЕНІНСКІЯ КАДРЫ

Орган парткома, прафкома і рэктарыята БДУ

№ 18-19 (48-49)

7 ЛІСТАПАДА 1937 г.



Вялікае дваццацігоддзе

Дваццаць год таму назад партыя Леніна — Сталіна павяла працоўныя масы на рышчы штурм імпэрыялізму.

Ніякія сілы не маглі парушыць план паўстання. Партыя ізалізавала і разграміла правакатараў і штрайббрахераў — Троцкага, Зінофева, Каменева і іншых здраднікаў і арганізавала пераможнае ўзброенае паўстанне.

25 кастрычніка (7 лістапада) 1917 года назаўбэды быў скінут у нашай краіне строй эксплуатацыі, строй прыгнечання чалавека чалавекам. З гэтага часу наступіла новая паласа ў гісторыі Расіі, Упершыню ў гісторыі выступіў у якасці кіраўніка дзяржавы — пролетарыят. Ён узяў уладу ў свае рукі, каб выратаваць краіну ад імперыялістычных драпежнікаў, каб пабудаваць новае, камуністычнае грамадства. З гэтага часу над савецкай краінай горда рэе баявы сцяг ко-

мунізма, сцяг Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна.

*Прайшло першае дваццацігоддзе савецкай улады. З няволі, цемры і жабрацтва, а агню і пошлу двух войнаў узрадавілася наша вызваленая радзіма ў набачанай яшчэ ў гісторыі чалавецтва магутнасці і росквіце. За гэтыя годы выраслі новыя пакаленні людзей, якія не ведалі цара, памешчыка, капіталіста. У жорсткіх класавых баях з усімі ворагамі народаў СССР дзівіліся сусветна-гістарычных перамог. Іны пабудавалі сацыялізм. Самым яркім дасягненнем з'яўляецца Сталінская Канстытуцыя — вынік барацьбы за сацыялізм, вынік барацьбы і перамог Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Дваццаць год сацыялістычнага будаўніцтва, дэкада даўе сталінскія пяцігодкі, дзівіліся былую прамысловую, сельскагаспадарчую, культурную і ваенную адсталасць краіны. З адсталай аграрнай краіны Савецкі Саюз ператварыўся ў магутную індустрыяльную дзяржаву. Створаны новыя галіны прамысловасці, пабудаваны новыя гарады, пабудаваны найвялікшыя ў свеце каналы, буйнейшыя гідроэлектрычныя, новыя магістралі чыгунак.

Сялянне — быўшыя беднякі і сераднікі — жывуць у валгасях заможна і культурна.

Наша краіна не ведае страху.

нага шпакляцца капіталістычнага ладу — беспрацоўя. Працоўныя ў СССР маюць гарантаваную працу, гэта іх непакіснае права запісана ў Сталінскай Канстытуцыі. Паралетніцкія класы ліквідаваны. Рабочыя, інтэлігенцыя і калгаснае сялянства Савецкага Саюза аб'ядналіся ў адзіную дружную сям'ю працоўных сацыялістычнага грамадства.

Усё гэта — вынік работы партыі большавікоў і ле-ленінска-сталінскага Цэнтральнага Камітэта, Вялікім давер'ем і бязмежнай любоўю акружаюць працоўныя сваю партыю і правадыра народаў таварыша Сталіна. Вось чаму ўсюды вылучылі таварыша Сталіна першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета. Імя таварыша Сталіна — сінонім шчасця і радасці.

Дваццаць год у нашай краіне таржаствуе дыктатура рабочага класа. Савецкая ўлада паказвае ўсяму свету ашыццёўленне — сапраўднага сацыялістычнага дэмакратызма.

Працоўныя ўсяго свету з надзеяй глядзяць на Савецкі Саюз, бачаць у ім залог будучых сваіх перамог за справу сацыялізма.

Вялікі народ Савецкага Саюза памятае аб тым, што фашызм яшчэ не траціць надзеі закабаліць свабодны савецкі народ. Ведае таксама і тое, што трацкіска-бухарынская і буржуазна-нацыяналістычная сводач хачеца вярнуць наш народ пад ярмо памешчыкаў і капіталістаў, аддаць у іхны разліў у кабалу фашысцкім дзяржавам.

У сэрцах многімільённага савецкага народа палілае неўгасімае нанавісьце к гэтаму подламу зварышму атр'эю, палілае свяшчэннае пламнівісьце да капіталістычнага света да пракалятага мінулага, якому ніколі не вярнуцца.

Да новых перамог савецкі народ ідзе як і раней пад кіраўніцтвам адной партыі — камуністычнай і пад геніяльным кіраўніцтвам таварыша Сталіна.

Няхай жыве ХХ гадавіна Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ў СССР!

Няхай жыве вялікі, непераможны сцяг Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна!



